

Беларускі УНІВЕРСІТЭТ

Орган парткома, рэктарата, мясцома, камітэта ЛКСМБ і прафкома Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна

№ 38 (469)

Серада, 20 снежня 1961 г.

Цана 1 кап.

НА ПАРОЗЕ СЕСІЯ—АДКАЗНАЯ ПАРА!

* * *
Так трымаць!

На вячэрнім факультэце пачаліся ўжо залікі—сесія, так сказаць, увайшла ў свае правы.

У трэцяй групе хімікаў (чацвёрты курс) 12 снежня здавалі першы залік па крысталахіміі. Дарэчы, залік быў дыферанцыраваным.

Вось якія вынікі ў трэцяй групе, дзе займаецца дзесяць дзяўчат. Асістэнт кафедры неарганічнай хіміі Мікалай Георгіевіч Рафальскі вымушаны быў паставіць усім студэнткам-вячэрніцам выдатныя адзнакі. Вялікі поспех!

Мы пазнаёміліся з дружнай групай чацвёртакурснікаў. У лабараторыі арганічнай хіміі ідуць заняткі. Тут займаюцца не толькі стацыянарнікі, але і вячэрнікі.

Група дзяўчат схілілася над колбамі, другія ж «чаруюць» нешта над белымі парашкамі. Завязваецца размова.

— А ўсё-такі здорава мы падрыхтаваліся да гэтага заліку,— гаворыць Рыта Корзун.—

Крысталахімію мы вучылі вельмі добра.

Рыта Корзун працуе старшай лабаранткай у інстытуце хіміі пры Акадэміі Навук БССР. Яна па заліку адказала выдатна.


У гэты, а таксама наступны дзень выдатныя залікі атрымалі Людміла Афонагель, Тамара Лук'яничук, Маргарыта Серова, Ліля Крук, Жана Васілеўская і іншыя.

У чым жа поспех дзяўчат? Многія з іх працуюць па спецыяльнасці і адначасова вучацца. Але не толькі гэты фактар вызначыў выдатную падрыхтоўку да заліку. Хіба ж мала невядомага ў такой цікавай навуцы, як хімія, у розных яе адгалінаваннях? Трэба сказаць яшчэ, што дзяўчаты вельмі сур'ёзна адносяцца да вучобы, ніколі не прапускаюць практычных заняткаў, семінараў.

Іншы раз дзяўчаты прыходзілі на заняткі раней, чым гэта было трэба. Прыходзілі і ў выхадныя дні. І не адны. Разам з імі заўсёды быў Мікалай Георгіевіч Рафальскі, які любіць і ведае сваю справу. Выкладчык умее прывіць любоў да прадмета і ў студэнтаў.

Есць першыя пяцёркі. Так і далей трымаць!

Р. ЗАЛЕСКІ.



Шмат увагі ўдзяляе Тадэуш Пяркоўскі заняткам у фізічных лабараторыях універсітэта. Гэта дапамагае яму займацца толькі на «добра» і «выдатна». Вучобу Тадэуш умела спалучае з удзелам у струнным аркестры.

НА ЗДЫМКУ: студэнт II курса фізічнага факультэта Т. Пяркоўскі вызначае ЭРС гальванічнага элемента ў абсалютных адзінках пры дапамозе тангенс бусолі.

Фота Л. Кузьміцкага.

Надзённыя задачы

Адбылася прафсаюзная канферэнцыя навуковых супрацоўнікаў і работнікаў адміністрацыйна-гаспадарчай часткі БДУ. Са справаздачным дакладам аб рабоце мясцовага камітэта выступіў тав. ЧЫГІР.

Новая Праграма нашай партыі, прынятая на XXII з'ездзе партыі, адзначае дакладчык, прадугледжвае далейшае павышэнне ролі грамадскіх арганізацый і асабліва прафесіянальных саюзаў, як школы кіравання, школы гаспадарання, школы камунізма. Характарызуючы канкрэтную дзейнасць мясцовага камітэта, дакладчык спыніўся на пытанні вытворчай масавай работы.

На пасяджэнні мясцома залучаўся даклад старшыні вытворча-масавай камісіі прафесара Некрашэвіча аб размеркаванні нагрук на выкладчыкаў універсітэта. Было вызначана, што многія выкладчыкі мелі вялікую перагружанасць, а лекцыйных гадзін. Асабліва гэтым злоўжывалі на кафедры рускай мовы, агульнага мовазнаўства і замежнай літаратуры.

Мясцом рэкамендаваў факультэцкім бюро правесці на факультэце вытворчыя сходкі, прысвечаныя гэтым пытанню. У іх абмеркаванні прынялі ўдзел дэкан факультэтаў і загадчыкі кафедр. Гэта дало станоўчыя вынікі, многія недахопы ў гэтай галіне былі ліквідаваны.

Слухалася пытанне і аб падрыхтоўцы навуковых кадраў ва ўніверсітэце. Адзначалася, што ў гэтай справе маюцца вялікія недахопы: спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі рыхтуецца мала, прафсаюзныя арганізацыі, Саветы факультэтаў, кафедры слаба кантралююць работу навуковых супрацоўнікаў на падрыхтоўцы кандыдацкіх і доктарскіх дысер-

тацый. Пасля абмеркавання на мясцома, пытанне было пастаўлена на парадак дня факультэцкіх прафсаюзных арганізацый.

Дакладчык зазначыў, што мясцом імкнўся палепшыць работу прафсаюзных бюро факультэтаў. З гэтай мэтай заслухоўваліся справаздачы профбюро філалагічнага факультэта, дзе мелася многа недахопаў, у прыватнасці вялікая перагружанасць выкладчыкаў, слабае ідэйнае выхаванне студэнтаў. У выніку абмеркавання многія з адзначаных недахопаў былі ліквідаваны.

Было ўказана на недахопы кафедрам матэматычнага аналізу, нямецкай, французскай і англійскай моў.

Мясцом прымаў удзел у разгледжанні планаў навукова-даследчай работы факультэтаў і кафедр, з яго ўдзелам рашаліся ўсе пытанні падбору кадраў для універсітэта.

Нягледзячы, аднак, на некаторае ажыўленне работы ў напрамку навукова-вытворчай работы, працягвае тав. Чыгір, нельга не адзначыць, што мясцом мала ўвагі ўдзяляў рабоце вячэрняга і завочнага ф-таў, а прафсаюзныя бюро некаторых ф-таў не праводзілі такой работы і на стацыянары. У першую чаргу гэта датычыць профбюро геаграфічнага і біялагічнага факультэтаў.

Мясцовы камітэт не заўсёды працягваў настойліва і выкананні прынятых рашэнняў.

Далей дакладчык спыніўся на пытанні работы на паліпшэнню матэрыяльнага становішча і бытавога абслугоўвання работнікаў універсітэта. За мінулы 1960 год рэктарат выканаў розныя работы на ахове працы і тэхніцы бяспекі на суму 3100 рублёў. Але многія работы засталіся непачатымі і незакончанымі. Не зроблена вентыляцыя ў хімікорпусе, не абсталяван склад гаручых матэрыялаў, у двух аўдыторыях не пастаўлены выцяжныя шафы.

Трэба адзначыць тое, што многія работнікі трымаюць рабочыя месцы ў дрэнным санітарным стане. Напрыклад, на хіміфаке працуючы з іртуцію, праліваюць

(Працяг на 2 стар.)

Напярэдадні экзаменаў

На геаграфічным факультэце праводзіцца дзейная падрыхтоўка да экзаменаў. Састаўлены расклад. Пытанне аб падрыхтоўцы да экзаменаў абмяркоўвалася на кафедрах і курсах. У кабінетах праводзіцца кансультацыі, вывешаны спісы літаратуры, падрыхтаваны праграмы і літаратура.

Асабліва ўвага на кафедрах факультэта ўдзяляецца вывучэнню матэрыялаў XXII з'езда КПСС. Для студэнтаў I—4 курсаў чытаюцца лекцыі па рашэннях XXII з'езда і новай Праграме КПСС. Гістарычныя дакументы з'езда знаходзяць адбітак у лекцыях і на семінарскіх занятках спецыяльных і агульнаадукацыйных прадметаў.

Пачаліся ўжо залікі па некаторых прадметах. Асноўная маса студэнтаў добрасумленна рыхтуецца да залікаў і экзаменаў.

І. ТРУХАН,
дэкан геаграфічнага факультэта.

НАША НАВІСГОДНЯЯ АНКЕТА

Чым памятны быў для вас 1961 год? Што нясе вам Новы год?



Чатыры гады таму назад я паступіла ва ўніверсітэт. Цяпер я ўжо на пятым курсе!

У гэтым годзе мы былі на практыцы ў школе і я яшчэ мацней адчула, якая гэта патрэбная спецыяльнасць біёлага.

Новы год нясе нам, пяцікурснікам, сур'ёзнае выпрабаванне — мы павінны будзем даць справаздачу перад дзяржаўнай камісіяй за ўсе пяць год вучобы ва ўніверсітэце. Гэта будзе вялікая падзея: мы станем высокакваліфікаванымі спецыялістамі сваёй справы.

Валянціна СОКАЛ,
студэнтка 5 курса біяфака.



У 1961 годзе я паступіў ва ўніверсітэт.

Цяпер трэба добра падрыхтавацца да экзаменаў, тады можна спадзявацца, што першыя дні Новага года прынясуць добры настрэй.

Іван ТРУХАН,
студэнт I курса матфака.

На ахове парадку

Адбыўся справаздачна-выбарчы сход народнай дружыны геаграфічнага факультэта. Народная дружына гэтага факультэта зарэкамендвала сябе, як лепшая ў БДУ.

Гэта і не выпадкова, таму што дружыннікі факультэта добра адносяцца да сваіх абавязкаў.

На сходзе лепшыя дружыннікі былі ўзнагароджаны каштоўнымі падарункамі. Сярод

іх Мікалай Капельшчыкаў, Фёдар Пятровіч, Уладзімір Чаканаў. Граматамі камітэта самамола ўзнагароджаны дружыннікі М. Ігнаценка, А. Асмалоўскі, П. Рогач.

На сходзе ў дружыну прынята 38 студэнтаў.

Камандзірам народнай дружыны факультэта выбран студэнт 3-га курса Міхаіл Бань.

І. ЛЯСКОЎСКІ.



1961 год у маім жыцці быў азнамянаваны радаснай падзеяй—здзейснілася мая даўнінная мара. Я пераехаў са Львова ў свой родны Мінск. З ім звязаны мае лепшыя ўспаміны аб юнацтве, студэнцтве. Тут пачынаўся мой шлях ў жыццё.

Шчыра прызнаюся, мне вельмі спадабаўся калектыў БДУ, з якім давалося працаваць.

Мае планы на будучае, пытаеце? Велізарныя. У наш час нельга без планаў і мэты. Мяркую напісаць у 1962 годзе другую частку свайго падручніка па гісторыі рускай літаратурнай мовы. А для гэтага працаваць трэба прадуктыўна, на што і спадзяюся.

С. О. ЦАЛЕНЧУК.

выкладчык кафедры рускай мовы і літаратуры.

